



Палажэнне

аб раённым аглядзе-конкурсе **“Бібліяграфія з фантазіяй і выдумкай”** на лепшы бібліяграфічны дапаможнік малых формаў(бібліяграфічная цацка), прысвечанага Году малой радзімы.

1.Агульныя палажэнні

1.1.Дадзенае палажэнне вызначае парадак і ўмовы правядзення раённага агляду-конкурсу “ ”(далей – Конкурс), крытэрыі ацэнкі і патрабаванні да яго ўдзельнікаў, парадак падвядзення вынікаў і ўзнагароджвання пераможцаў.

1.2.Конкурс праводзіцца Дзяржаўнай установай “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка”.

2.Асноўныя мэты і задачы конкурсу

2.1.Актывізацыя інфармацыйна-бібліяграфічнай дзейнасці бібліятэк па стварэнню бібліяграфічных дапаможнікаў малой формы.

2.2.Папулярызацыя кніжнай культуры сярод насельніцтва.

2.3.Павышэнне якасці прадастаўлення бібліяграфічных паслуг.

2.4.Выяўленне, папулярызацыя і распаўсюджванне лепшага вопыту работы бібліятэк Дзяржаўнай установы “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка”.

2.5.Павышэнне прафесійнага майстэрства бібліятэчных спецыялістаў.

3.Арганізацыя і правядзенне конкурсу

3.1.Конкурс праводзіцца па наступных намінацыях:

- Лепшы традыцыйны бібліяграфічны дапаможнік-цацка;

- Лепшы электронны бібліяграфічны дапаможнік-цацка.

3.2.Арганізацыю і правядзенне конкурсу забяспечвае Дзяржаўная ўстанова “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка” (ДУ “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка”).

3.3.Для ацэнкі конкурсных работ складаецца журы. Арганізатары конкурсу ўзнагароджваюць яго пераможцаў і прызёраў.

3.4.Удзел у конкурсе прымаюць бібліятэкі ДУ “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка”.

3.5.Тэрмін правядзення конкурсу ўстанаўліваецца з 1 студзеня па 30 лістапада 2020 года.

3.6.Конкурсныя матэрыялы бібліятэк накіроўваюцца па адрасу: г.Слуцк, вул.Капыльская, 2а, раённая цэнтральная бібліятэка.

4. Крытэрыі ацэнкі конкурсных работ

4.1.Журы ажыццяўляе экспертызу работ і вызначае пераможцаў конкурсу адкрытым галасаваннем пры ўдзеле ў ім не меней 3/4 спісачнага складу. Рашэнне журы афармляецца пратаколам і з'яўляецца канчатковым.

4.2.Крытэрыі ацэнкі конкурсных работ:

- актуальнасць і практычная значнасць дапаможніка-цацкі.
- ступень выкарыстання гульнёвых элементаў і пазнавальнасці.
- якасць адбору матэрыяла.
- прафесіяналізм падачы бібліяграфічнай інфармацыі.
- наглядна-вобразная прывабнасць і наяўнасць прафесійных знаходак.

5. Падвядзенне вынікаў і ўзнагароджванне ўдзельнікаў конкурсу

5.1.Выніку конкурсу падводзіць журы.

5.2.Пераможцы ўзнагароджваюцца дыпламамі.

5.3.Вынікі адлюстроўваюцца на сайце бібліятэкі <http://slucklib.by/>

6.Склад журы:

- Гурыновіч Л.В., дырэктар Дзяржаўнай установы “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка”, старшыня камісіі агляду-конкурсу;
- Жарнавая В.М., намеснік дырэктара Дзяржаўнай установы “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка”;
- Сарагавец С.І., галоўны бібліёграф аддзела абслугоўвання і інфармацыі чытачоў Дзяржаўнай установы “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка”;
- Субаткоўская Л.І., бібліятэкар 1 кат. дзіцячага аддзела Дзяржаўнай установы “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка”;
- Крупская Т.А., бібліятэкар 1 кат. аддзела бібліятэчнага маркетынгу Дзяржаўнай установы “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка”.